

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

## СЁННЯ У НУМАРЫ:

АРТКУЛЫ: ПЕРАДАВЫ — ПА-БОЛЬШЭВІЦКУ ПАДРЫХТУЕМ ПРАВЯДЗЕМ ЦЕРАБЛЕННЕ ІЛЬНУ  
ПІСЬМЫ РАБОЧЫХ І КАЛГАСНІКАУ  
САМАЛЁТ «МАКСІМ ГОРЬКІЙ» РЭЕ НАД КРАІНАЙ СОВЕТАУ  
У АВАРОНУ ТОЛЬМАНА.  
ЧУТКІ АБ УРАДАВЫМ КРЫЗЫСЕ У ГЕРМАНІІ.

## ПА-БОЛЬШЭВІЦКУ ПАДРЫХТУЕМ І ПРАВЯДЗЕМ ЦЕРАБЛЕННЕ ІЛЬНУ

Калі барацьба за высокакасны лён з'яўляецца галоўнай задачай гэтага сельска-гаспадарчага года, то церабленне ільну ў сваю чаргу з'яўляецца галоўным рашучым этапам у гэтай барацьбе. Пякна знайдзі другую сельска-гаспадарчую культуру, дзе-б уборка так прашарпала далейшы лёс усёй культуры, як уборка ільну.

Някая ўдарніца-траціўшчыца, пікі сартавальныя трасты і валакна не паправіць справы, калі ўборка ільну будзе праведзена дрэнна, без захавання аграрыяў. Больш тысяч тун валакна страцілі ў адным мінутым годзе нашы калгасы з-за дрэннай ўборкі.

Уборка ільну рашае ўсё — гэта добра павінен запамінаць кожны старшыня, бригадзір, аглядальнік, член сельсавета, дзесяціворнік, кожны калгаснік і аднаасобнік. Першае, што трэба памятаць — гэта не спазніцца з пачаткам цераблення. Мы павінны ведаць, што ў гэтым годзе лён будзе церабіць рама. На БССР масавае церабленне пачнецца ў спрэдняй ліпеня, а на раду раёнаў (напрыклад, Сенненскі) — у першай палове ліпеня. Але было б грубай памылкай усталяваць агульныя тэрміны пачатку ўборкі ільну не толькі па БССР, але і па раёну, сельсавету. Кожны калгас, кожная вёска павінны мець свой канкрэтны план пачатку ўборкі. Бо ў кожнай раёне ёсць калгасы, якія канчалі сець лён у той час, як другія толькі пачыналі.

Але мала мець канкрэтны тэрмін пачатку ўборкі для кожнага калгаса. Ваглас, вёска павінны ў сваю чаргу мець план ўборкі пасобных участкаў, адпаведна іх выспяванню. Пачаць церабіць лён трэба выбарчым шляхам, не чакаючы выспявання ўсёй плошчы. Будзе ранній жоўты спеласці 5-10 проц. ільну і ўжо трэба пачаць церабленне.

Другое, чаго мы павінны дабіцца — гэта спецыяльны ўборкі 7-8 дзён. Не даць ільну ні аднаго дня перастаць. Гэтым мы забяспечым высокую якасць. Ці можна ўбараць лён за 7-8 дзён? Многія калгасы змогуць гэта зрабіць нават за больш кароткіх тэрмінаў. Але і тыя, якія маюць вялікую плошчу ільну, змогуць справіцца з уборкай за 7-8 дзён. Трэба перш за ўсё прысвечыць багавую гатоўнасць ільначерабілі. Купіць ахвосте старацкія ўсяляк ахвасты гату машыны — лепшую памочніцу калгасніку. К на шаму сорама, па раду калгасы ільначерабілі выпрабавалі толькі 50-70 сотак. Гэта адзначае магда маць месца толькі таму, што свечасовае не былі падрыхтаваны ні машыны, ні людзі, працягуючы на гэтых машынах, ні ўчасткі для ільначерабілі.

У гэтым годзе ўсё гатова неадолучна павінны быць выпраўлены. Не ў пасобных калгасах, а ва ўсіх ільначеральных калгасах ільначерабілі павінны даваць 2 і вышэй гектары ў дзень.

Спецыяльны тэрмін цераблення таксама рашае індывідуальна адвельшыцца. Калі церабілішы-

## ЗА БОЛЬШЭВІЦКІЯ КАЛГАСЫ, ЗА ЗАМОЖНЫХ КАЛГАСНІКАУ

# САМААБАВЯЗАЦЕЛЬСТВА УСЕБЕЛАРУСКАГА ЗЛЕТА УДАРНІЦ-КАЛГАСНІЦ І РАБОТНІЦ СОУГАСАУ

### ДАРАГІ ТАВАРЫШЫ!

Мы сабраліся на ўсебеларускі злет ударніц-калгасніц і работніц соугасаў пасля багвай вясняной саўбы. Наўжыма праводзіць у жыццё ўказанні нашай мудрай левінскай партыі і яе вылігата прывадзіра тав. Сталіна, пры штодзённым кіраўніцтве Цэнтральнага Камітэта Комуністычнай партыі (большэвіцкай) Беларусі, — мы дабіліся ў гэтым годзе вялікіх поспехаў. Мы скончылі саўбыва адначасова з ордэнавымі Маскоўскай вобласці і Горнаўскай краем. Таковы саўбыв Беларусі яшчэ не былі і багвай ўдзел таварыш намы, як правільны і мудры прыказ нашай партыі: **СЕЦЬ РАНА І У СІСЛЬІ ТЭРМІНЫ.**

Аднак, у нас, у БССР, ёсць і адстаўкі. Наш кіраўнік тав. ГІКАЛО ў сваім артыкуле дае лозунг: «Ні адна адстаўка раёна, сельсавета, соугаса, калгаса, бригады і мы апрачаемся да калгасніц і соугасніц! Медысаўшчыны, Пухавіч, Горак і іншы адстаўкіх у саўбыва: вылігатаце ўсё ўсё БССР, вамаісіцеся па-багвайму да калгасноў саўбыва, ачышчыце калгасы ад кулацкага ахвосты, змааісіцеся за жалезную працоўную дысцыпліну і тавы вы наўжыма вылігатаце ў перадавыя!»

Таварышы, Савецкая Беларусь мае ўсе магчымасці, каб сабраць добры ўраджай. Саўбыв і правільна раба, апрадвалі змалю палюшча, усюды па ўсёй БССР ільну дэка. Наша задача заключваецца ў тым, каб правільна арганізаваць догляд ураджаа, свечасова прывесці ўборку, захавач сабраана і, такім чынам, змааісіце поспехі вясняной саўбы.

ЦК КП(б)Б на чэрвеньскім пленуме гэтага года вынес пастанова аб бліжэйшых чарговых задачках практычнай работы па сельскай палюшчы. У гэтай паставене пленума ЦК КП(б)Б пераважна ўсе асноўныя практычныя задачы, выкананне якіх з'яўляецца неабходным для напалывата правядзена ўборачнай кампаніі.

Комуністычная партыя кіруе нам у нашай барацьбе ва ўсіх галінах

### 1. Па праполдзі зернавых, тэхнічных і гародніх культур

Правесці працоўны ад-пустаўна ўсіх зернавых пасеваў, яравых зернавых культур, усё пасевы ільну прапалодзі не менш 2-х разоў, а па селекцыйнаму ільну — 3-х разоў, па шырокарадных пасевах правесці не менш двух міжрадзінных апрацовак. На справа яшчэ больш складана і адказаа, чым уборка зернавых. Вось чаму важна азнаміць церабілішчыцкіх з асноўнымі правіламі апрацахнікі. У бліжэйшыя дзве дзяды ў кожным сельсавете, у кожнай МТС павінны быць праведзены курсы звыняных па церабленню ільну. У кожным ільначеральным калгасе трэба выдзельчы наменіста старшыню па ільну, а ў бригадзе гэтага калгаса — адказаага па ільну. Там, дзе ільну маюць, наменікаў старшыню трэба зусім аслабаіць ад іншых абавязкаў. Гэта агуліць сабе ў яндэра.

### 2. Па саўбыворы

У мінутыя гадзі мы дрэнна праодзі саўбыворы. З прычыны гэтага мы адчувалі вялікі недахват сена, сіласу для нашай жывёлы. Мы абавязаны прыняць усё крокі для таго, каб загады падрыхтавана для сімы, каб забеспечыць яну жырэу неабходным кармамі. Для гэтага наўжыма важнейшым абавязавельствам з'яўляецца — пачаць свечасова і скончыць з поспехам сенаўборку. Мы звычайна заігваем сенакос. Сенакос у нас урэзвацца па ўборку зернавых, з прычыны чаго мы трацім і на сене, бо не паспяваем зрабіць другую ўкоса, трацім і на ўборцы зернавых.

Таму наша прапаова — гэта біда за тое, каб саўбыв і сенаўборку скончыць у бліжэйшыя дні, не пачаць ян да пачатку ўборкі зернавых і абавязаны сенаўборку правадзіць у раёнах і больш кароткіх тэрмінах. Мы абавязаны правесці два ўкосы сеназны шматдоўжы

### 3. Па ўборцы зернавых

Пленум ЦК КП(б)Б пастанавіў лічыць, што «лозунгам кожнага соугаса і калгаса, кожнага калгасніка і аднаасобніка павінна быць — «Ніводнага зярна страць».

Таварышы калгасніцы і работніцы соугасаў! Мінуты год нам пачаўся, як імят нашай працы дарэмна прапалае па налах з прычыны таго, што імят дрэнна арганізаваў уборку зернавых.

Мы абавязаны праводзіць уборку зернавых у пачатку вясковай спеласці. Мы абавязаны сачыць за сваім подем і прыступаць да ўборкі зернавых на працы выспявання асобных іх участкаў.

Мы абавязаны так арганізаваць уборку, каб не даваць хлеба пераставаць і абскапа на полд. Мы правядзем уборку зернавых хутка і без страт, калі ў нас у калгасах будзе добра прадаваць машыны. Наш абавязак ударніц-калгасніц заключваецца ў тым, каб акружыць увагай і змааісіце нам уборачныя машыны. Машыны — наш даражэны, які вываляе нас ад сямей пажыя, самай наўжымай працяа. Калі імят-буць машына даражэна працоўна, то імят-буць на нашай вясі. Мы не дрэнна дугаюцца. Мы не дрэнна ведаем, а дугаюцца ахвосте ўспалікі спосабамі агітэ супроць машыны.

Наш прыказ — у ўсіх калгасніц, соугасніц — ударніц — **вылігата машыны!** Наша мейна — на курсах машынаводнаў, наша мейна — на жылдзю, на касінах, на рулях трактара і на напарабіах, які машыны «Піа-штыя», на малатары. Няхай таварышы калгасніцы і соугасніцы —

### УСІМ ГК, РК КП(б)Б І ПАЛІТАДЗЕЛАМ МТС

Надоучы вялікае палітычнае значэнне працоўнаму ўсебеларускаму злету ударніц-калгасніц і работніц соугасаў і прынятым ім самаабавязавельствам у справе арганізацыі ўсёй масы калгасніц і работніц соугасаў на паспяховае ажыццяўненне савецка-гаспадарчых работ і развіццё жыццёлагадоўлі, бюро ЦК КП(б)Б і палітсектар ПASTANAУЛЮЦЬ:

1. Агульнавясць рашэнне — самаабавязавельства ўсебеларускага злэта ва ўсіх цэнтральных і раённых газетах.

2. Выдаць гэтае рашэнне лістоўкай у колькасці 10.000 экз. і неадкладна распаўсюдзіць яго ва ўсіх раёнах, сельсаветах, калгасах і соугасах.

3. Даручыць РК і палітдзелам арганізацыі справадзачы ўдзельніц дэлегатаў усебеларускага злэта, а таксама чытку і абгаваранне самаабавязавельстваў ва ўсіх калгасах, соугасах і калгасных бригадах, намячачы пры абгаварэнні год кан-

дэа, каб ні па полд, дзе адбывалася ўборка, ні па дарогах, па якой перавозілі снапы, ні калі малатары, дзе гэтыя снапы абмалочваліся. НЕ БЫЛО СТРАЧАНА НІ АДНАГО ЛІШНАГА КОЛАСА, НІ АДНАГО ЛІШНАГА ЗЯРНІЦІ.

### 4. У барацьбе за лён

Таварышы, ядзана сакратар ЦК КП(б)Б тав. ГІКАЛО пісаў аб тым, што мы ў Беларусі дрэнна працуем над ільном, у выніку чаго ў нас атрымліваецца мала валакна і яно дрэннай якасці. Мы павінны прызнацца, што гэтае ўказанне і ГІКАЛО з'яўляецца ўсім правільным. Мы ў Савецкай Беларусі маем магчымасці атрымаць лепшы лён, чым іншыя краіны. Мы маем з'яўляць атрымаць да ільну большыя выгады, чым мы атрымліваем. Лён — гэта злігата валага, лён — наш хлеб, наша багатае. Гэта валакно, вылігатае ад нашай работы над ільном. Мы, калгасніцы, у першую чаргу нясем адказааць за працы ў ільном, бо больш за ўсё над ільном працуе жанчына-калгасніца. Урокі мінутых гадоў кажуць аусім выразна, што лён дрэннай якасці мы атрымліваем таму, што яно не ўборалі свечасова, не расцілілі і не падмылілі таку, што надобна адносіліся да гэтай валажнчай культуры. Таварышы, мы абавязваем рашуча заключчы з гэтым галюбнікам і неўдольным для нас адносінам да ільну. Нам сорама, што ў Савецкай Беларусі лён горшы за лён іншых рэспублік.

### 5. Па выкананню абавязавельстваў перад дзяржавай

Таварышы, мы ўсе добра ведаем, што кожны грамадзянін у краіне Савецкай дэмакратыі павінен вылігата свая абавязкі. НАШ ПЕРШЫ І СВЯТЭННЫ АБАВЯЗАЧ — ГЭТА ВЫКАНАННЕ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВА ПЕРАД ДЗЯРЖАВЕ СЕЛЬСКА-ГАСПАДАРЧЫХ ПРАЦУЮЧЫХ І РАБОТНІЦ СОУГАСАУ. Мы абавязаны яе арганізаваць так, каб ваража ў часе ўборкі вылігатаць перад дзяржавай.

Першае і лепшае сена проста з сенаціка мы абавязаны адзіць і прыёмчыны пуніты. Усе зернавыя мы абавязаны заражаа абмалачыць для таго, каб неадкладна адваць іх да пункту Застагору. БУЛЬБУ З ПОЛІ — У ВАГОН — вась чым мы павінны кіравацца пры адчыі бульбы.

Таварышы, правядзем адразу сельска-гаспадарчых прадуктаў дзяржавы і ў-ўдарна. Здамо дзяржавы саму лепшую прадукцыю, здамо сухое, ачышчанае зяро, сухую, рыстую бульбу, лепшае мурознае сена.

### 6. Па жывёлагадоўлі і сіласаванню

Таварышы, наш вялікі прывадзіра тав. Сталін па XVII з'ездзе партыі адказааў, што мы ўсе ў калгасах і ў соугасах дрэнна працуем у галіне жывёлагадоўлі — гэта вялікая справа, якая мае вялікае значэнне ў нашай народнай гаспадарцы і ад становічыца жой у азначнай меры валажыць барацьба за высокі ўраджай, а з'яўляецца рашучым і калгасніц і калгасніц. Вось чаму мы абавязаны заключчы перад дзяржавай, каб забеспечыць нашу жывёлагадоўлю ў дастатковай колькасці і высокай якасці кармамі. Трэба абавязкова стварыць моцную кармавую базу ў кожным калгасе і кожным соугасе. Мы абавязаны па-гаспадарску ўбараць і захавач каровніц, мы абавязаны ўбараць паліам усю таву. МЫ АБАВЯЗАНЫ УЖО ПРЫСТУПІЦЬ ДА ЗАКЛАДКІ СІЛАСНЫХ ІЛЬНІКІХ ТРАНСІШ.

Мы абавязаны заключчы перад дзяржавай, каб забеспечыць кармамі і жывёлы аграмадзенае стада, але і жывёлы асабістага харніста калгаснікаў і работніц соугасаў. Вы ў першую чаргу адказааць за тое, каб забеспечыць поўнае ажыццяўненне ўсіх кабыл, кароў, свінамакатак і авен.

### 7. Аб працы і быце калгасніц

Таварышы, мы ўсе ведаем, што палітыка Савецкай Беларусі ў гэтым годзе з большым поспехам ажыццяўляецца ў саўбываў, дзякуючы таму, што ў КАЛГАСАХ УЗНЯЛАСЯ ВЯЛІКАЯ СІЛА КАЛГАСНІЦ-УДАРНІЦ, ЯНЫ ІДУЦЬ НАГА У НАГУ, ПЛЯЧО У ПЛЯЧО З КАЛГАСНІКАМІ-УДАРНІКАМІ. Аднак, мы ведаем, што яшчэ не ўсе калгасніцы і работніцы соугасаў з'яўляюцца ўдарніцамі. Не ўсе яшчэ працуюць часна, добрасумленна. Ёсць яшчэ зладзежы, добраўмыслены. Ёсць яшчэ зладзежы, добраўмыслены. Ёсць яшчэ зладзежы, добраўмыслены. Ёсць яшчэ зладзежы, добраўмыслены.

### 8. Наша слова да працоўных аднаасобніц

Мы, ударніцы-калгасніцы і работніцы соугасаў, апрачаюцца да ў працоўных аднаасобніц — аўтарна іх калгасніц з валажым — сваё абавязкі па праполдзі, ўборцы ўраджаа і адчыі дзяржавы сельска-гаспадарчых прадуктаў. Мы абавязаны зрабіць так, каб кожны з нас атрымліваа дэнае здаан і адвядзены на дзень участкам. І тым кожнае з нас яшчэ больш і дзе азнаміцца сваёй робатой і дзе азнаміцца ўраўнаважана.

Вылігатачы нашу першую запаведь па адчыі сельска-гаспадарчых прадуктаў дзяржавы, мы ў гэтым час не забудзем таго, каб ПУНАСІЮ ЗАБЯСПЕЧЫЦ СРЭБЕ ДОБРЫМ НАСЕННЕМ ДЛЯ ЧОГ ПРЫ УБОРЦЫ ВЫБЕРАМ ЛЕПШЫХ УЧАСТКАў ДЛЯ АДОБУ НА СЕННАГА МАТЭРЫЯЛА, засыпаўшы насля хлабаватых агро і будзем правільна сачыць за тым, каб яно не свараа, каб забеспечыць навамы азімых і пасевную кампанію суцэльнай якасці на 100 проц. чыстаты і ўстойкам пасевеням.

Наша другая слова па гэтай пачатку да скотніц, дзялячкі, дзяржа і свінараў. Таварышы, лепшачай у нашай працы ні малейшай нехайнасці. Прыміце ўсе меры для таго, каб ахвастыць усю маладзёну, палюшчы ўдой кароў, павалічыць і палешчыць алкорм жывёлы.

Таварышы калгасніцы, мы заключым нас усёй берагчы сваіх дзялячкі, разавіццё больш сена, свечак, куры, тусей. У кожнай калгаснай хаце, калі яна хожа быць зможна, павінна быць многа стужак і жывёлы.

Таварышы калгасніцы, мы заключым нас усёй берагчы сваіх дзялячкі, разавіццё больш сена, свечак, куры, тусей. У кожнай калгаснай хаце, калі яна хожа быць зможна, павінна быць многа стужак і жывёлы.

Таварышы калгасніцы, мы заключым нас усёй берагчы сваіх дзялячкі, разавіццё больш сена, свечак, куры, тусей. У кожнай калгаснай хаце, калі яна хожа быць зможна, павінна быць многа стужак і жывёлы.

Таварышы калгасніцы, мы заключым нас усёй берагчы сваіх дзялячкі, разавіццё больш сена, свечак, куры, тусей. У кожнай калгаснай хаце, калі яна хожа быць зможна, павінна быць многа стужак і жывёлы.

Таварышы калгасніцы, мы заключым нас усёй берагчы сваіх дзялячкі, разавіццё больш сена, свечак, куры, тусей. У кожнай калгаснай хаце, калі яна хожа быць зможна, павінна быць многа стужак і жывёлы.

Таварышы калгасніцы, мы заключым нас усёй берагчы сваіх дзялячкі, разавіццё больш сена, свечак, куры, тусей. У кожнай калгаснай хаце, калі яна хожа быць зможна, павінна быць многа стужак і жывёлы.

Таварышы калгасніцы, мы заключым нас усёй берагчы сваіх дзялячкі, разавіццё больш сена, свечак, куры, тусей. У кожнай калгаснай хаце, калі яна хожа быць зможна, павінна быць многа стужак і жывёлы.

Таварышы калгасніцы, мы заключым нас усёй берагчы сваіх дзялячкі, разавіццё больш сена, свечак, куры, тусей. У кожнай калгаснай хаце, калі яна хожа быць зможна, павінна быць многа стужак і жывёлы.

Таварышы калгасніцы, мы заключым нас усёй берагчы сваіх дзялячкі, разавіццё больш сена, свечак, куры, тусей. У кожнай калгаснай хаце, калі яна хожа быць зможна, павінна быць многа стужак і жывёлы.

Таварышы калгасніцы, мы заключым нас усёй берагчы сваіх дзялячкі, разавіццё больш сена, свечак, куры, тусей. У кожнай калгаснай хаце, калі яна хожа быць зможна, павінна быць многа стужак і жывёлы.

Таварышы калгасніцы, мы заключым нас усёй берагчы сваіх дзялячкі, разавіццё больш сена, свечак, куры, тусей. У кожнай калгаснай хаце, калі яна хожа быць зможна, павінна быць многа стужак і жывёлы.

Таварышы калгасніцы, мы заключым нас усёй берагчы сваіх дзялячкі, разавіццё больш сена, свечак, куры, тусей. У кожнай калгаснай хаце, калі яна хожа быць зможна, павінна быць многа стужак і жывёлы.

Таварышы калгасніцы, мы заключым нас усёй берагчы сваіх дзялячкі, разавіццё больш сена, свечак, куры, тусей. У кожнай калгаснай хаце, калі яна хожа быць зможна, павінна быць многа стужак і жывёлы.

## АБ ХОДЗЕ РАМОНТУ УБОРАЧНАГА ІНВЕНТАРА

Пастанова Бюро ЦК КП(б)Б і СНК БССР

Прымаючы зусім неадкладнаму ход рамонту ўборачных машынаў і інвентара па МТС у абслугоўваемых іх калгасах.

На 30 мая адрамантаваны: спона-вездзак кожных 27,9 проц., трактарных 59,6 проц., рухавікоў 21,4 проц., бульбакапалак 20 проц. адзяданна.

Вылігата дрэнна ідзе рамонт уборачнага інвентара ў соугасах і калгасах, не абслугоўваемых МТС, жэняра і лобарэа адрамантавана 45 проц. павана, а сенакасілак толькі 53,7 проц.

Такое становішча ставіць пад пагроу зрыбу свечасовае правядзенне ўборкі і большаствае правядзенне абжэа-бульбакаставак дзяржавы.

Выходзячы з гэтага ЦК КП(б)Б пастанавіла:

1. Абавааць усіх сакратароў РК, намянікаў палітдзеланаў і дырэктароў МТС і соугасаў па працягу трох дзён правесці становішча рамонту ўборачнага інвентара і пры-

няць асперагчыны меры з тым, каб у максімальна бліжэйшым тэрмін вылігатаць план высокакаснага рамонту ўборачных сельска-гаспадарчых машынаў і прылад.

2. Даручыць сакратарам ГК і РК КП(б)Б ўздць пад свон непасрэдным кантролем ход рамонту ўборачнага інвентара і забеспечыць прадстаўленне справядачнасці па ўстаноўленым тэрмінах.

3. Адначасова, што да гэтага часу ў Выхаўскім, Кругіскім, Выгомысьскім, Чаускім і іншых раёнах яшчэ не прыступлена да рамонту ўборачнага інвентара, палярэдзіць сакратароў райкомаў гэтых раёнаў, што калі па працягу двух-трох дзён не будзе дасягнуты рашучыя зрукі, ЦК будзе прыняты большыя рашучыя меры ўздзявання ў адносіне да гэтых раёнаў.

4. Абавааць Велесельскаска-Т. Пятраўшчына забяспечыць свечасова ільну завод у раёны запаваных частак для рамонту ўборачных машынаў.

5. Абавааць Велесельскаска-Т. Пятраўшчына забяспечыць свечасова ільну завод у раёны запаваных частак для рамонту ўборачных машынаў.

6. Абавааць Велесельскаска-Т. Пятраўшчына забяспечыць свечасова ільну завод у раёны запаваных частак для рамонту ўборачных машынаў.

7. Абавааць Велесельскаска-Т. Пятраўшчына забяспечыць свечасова ільну завод у раёны запаваных частак для рамонту ўборачных машынаў.

8. Абавааць Велесельскаска-Т. Пятраўшчына забяспечыць свечасова ільну завод у раёны запаваных частак для рамонту ўборачных машынаў.

9. Абавааць Велесельскаска-Т. Пятраўшчына забяспечыць свечасова ільну завод у раёны запаваных частак для рамонту ўборачных машынаў.

10. Абавааць Велесельскаска-Т. Пятраўшчына забяспечыць свечасова ільну завод у раёны запаваных частак для рамонту ўборачных машынаў.

11. Абавааць Велесельскаска-Т. Пятраўшчына забяспечыць свечасова ільну завод у раёны запаваных частак для рамонту ўборачных машынаў.

12. Абавааць Велесельскаска-Т. Пятраўшчына забяспечыць свечасова ільну завод у раёны запаваных частак для рамонту ўборачных машынаў.

13. Абавааць Велесельскаска-Т. Пятраўшчына забяспечыць свечасова ільну завод у раёны запаваных частак для рамонту ўборачных машынаў.

14. Абавааць Велесельскаска-Т. Пятраўшчына забяспечыць свечасова ільну завод у раёны запаваных частак для рамонту ўборачных машынаў.

15. Абавааць Велесельскаска-Т. Пятраўшчына забяспечыць свечасова ільну завод у раёны запаваных частак для рамонту ўборачных машынаў.

16. Абавааць Велесельскаска-Т. Пятраўшчына забяспечыць свечасова ільну завод у раёны запаваных частак для рамонту ўборачных машынаў.

17. Абавааць Велесельскаска-Т. Пятраўшчына забяспечыць свечасова ільну завод у раёны запаваных частак для рамонту ўборачных машынаў.

18. Абавааць Велесельскаска-Т. Пятраўшчына забяспечыць свечасова ільну завод у раёны запаваных частак для рамонту ўборачных машынаў.

19. Абавааць Велесельскаска-Т. Пятраўшчына забяспеч



# НЕ ЗАХАПЛЯЦА ЗВОДКАМІ АБ СКАНЧЭННІ ПРАПОЛКІ

## ТРЫВОЖНЫЯ СІГНАЛЫ З МАГІЛЕВА, ПОЛАЦКА І ПУХАВІЧ ГАВОРАЦЬ АБ ТЫМ, ШТО МНОГІ Я КАЛГАСЫ ЗАКОНЧЫЛІ ПРАПОЛКУ ТОЛЬКІ ПА... ЗВОДЦЫ

# АБ ХОДЗЕ ПРАПОЛКІ, УЗНЯЦЦІ ПАПАРАЎ І ЦАЛІНЫ ПА МСЦІСЛАУ-ШАМУ І ПУХАВІЦКАМУ РАЁНАХ

### Пастанова ЦК КП(б)Б і СНК БССР

Праведзенай ЦК КП(б)Б правяральнаму прапалку, падняццю папараў і цаліны па Мсціслаўскаму і Пухавіцкаму раёнам устаноўлена, што кіраўніцтва гэтых раёнаў наведомліла ўсёй важнасцю барацьбы за высокі ўраджай, у выніку чаго гэтыя раёны на час правяркі зусім недавальніча праводзілі прапалку, уздым папараў і ўзняцце цаліны.

Дзякуючы аператыўнаму ўмяшанню ЦК КП(б)Б, у наступную пладзінку Пухавіцкі і Мсціслаўскі раёны дабілі некаторага паскарэння тамінай работ, закончышы другую прапалку і пачынаючы выкананне пятага ўздыму папараў у Пухавіцкім раёне на 57,1 проц. і ў Мсціслаўскім — узняцці папараў на 94,1 проц.

Аднак, па прапалцы зернавых, гароднінны, акульчэнне бульбы, сенакашэнню гэтых раёнаў працаваць ганебна адставае, ідучы ніжэй агульна-рэспубліканскага працэнту выканання плана. Так, МСЦІСЛАУ-ШКАІ раён прапалку зернавых 81,2 проц. плана Нармамама, гароднінны толькі 18,2 проц., акульчэнне бульбы 2,4 проц., уздым цаліны 42,8 проц., сенакашэнне 4,6 проц.

ПУХАВІЦКІ раён: уздым папараў — 49 проц., прапалка зернавых — 85,3 проц., гароднінны — 48 проц.

# СВІРЭПКА АДЧУВАЕ СЯБЕ НЯ ДРЭННА

МАГІШЭ, 20 (па тэлефону ад карэспандэнта «Звязды»). У нас прапалка на ўсё 100, — хваліцца старшыня калгаса «13-годдзе Чырвовай арміі», Цішоўскага сельсавета, тав. Іванюк.

— А што гэта там на аўсе жаўце? — Гэта, бачыце, пасля першай прапалкі спірочка ўзялася, ніяк не можам мы з ёю справіцца.

Між тым калгас «13-годдзе» — адзін з лепшых калгасаў раёна, таміх калгасаў мала. У радзе другіх калгасаў з прапалкай абстаць звычайна далёка горш. Вось, напрыклад, у калгасе імя Варашчылава, Селіцкага сельсавета, прапалку зернавых зусім не пачыналі. На пачатку, дзе былі пасевы аўсе і жмень, спакойна расцілае свірочка. Гэтыя палі атараліся жоўтыя.

Амаль такою ж становіцца ў калгасе «Чырвоны барабэт», Магдэўскага сельсавета, і ў іншых.

Горш за ўсё справа з прапалкай пастаўлена ў калгасе «Канцавы» Цішоўскага сельсавета (дырэктар Канцавы) пасевы зернавых поўна жаўцуюць вірочай. Асаблівай увагі заслугоўваюць тры адрасы да пшпаныі. Былі палівыя да поля, засеянага пшпаныяй, то паліта здагадацца, што жонна на ім расце: зялёта ці пшпаныя. Аказваецца, дырэктар Канцавы, па-першае, перац

скаўбой па працысціў насення, а, па-другое, па лічмі патрэбным пшпаныі вышпалі. Ен, бачыце, спадзяецца атрымаць больш хлэба. Між тым жыта гатушковае, пасіе раей за пшпаныю і аспілюецца. Акрамя таго, пшпаныясе вылічлі жонкісці жыта ў пшпаныі не дае ёй магчымасці куюціцца і даць чыстае гатушковае насення. Відавочна Канцавы разлічвае зыбіць таварысцэ пшпаныі.

Адставанне калгасаў і, асабліва, калгасаў у прапалцы глумачыцца, між іншым, тым, што, як правіла, на гэтай рабоце нідзе не ўжываецца індывідуальнае адзельнічча. У тым-жа калгасе Цішоўскага брыгадзір Окана-Кулак практыкуе толькі работу спяном, па 30-40 чалавек у радзе. Калі з суседніх калгасаў прыехалі бранц Цішоўска па буюср і прапалкай звышмай, Окана-Кулак гаварыць:

— А іх-жа жэачыны ў тры разы больш за нашых вышпалююць. Аднак, воштыу хопіць звышмай вышпаліччы не скарыстаў.

Не гледзячы на ўсе гэтыя факты, у Магілеве (які ў калгасе, так і ў раёне) сцільна да самахвалюбных гімнаў. Гэта, аказваецца, пахронна ўплывае на рост пшпаныі.

# НАРАДА ПРЫ «ЗВЯЗДЗЕ» ПА ПЫТАННЯХ АСАРТЫМЕНТА

На нарадзе гандлёвых арганізацый па пытанню асартыменту, спіканай «Звязды», з усяй арасцію быў ускрыты цэлы рад недахопаў, якія перашкоджаюць паспяховаму забеспячэнню спажываца неабходнымі яму таварамі.

Першы і вельмі неадхоп — гэта самасупакоячэсць кіраваньня Беларускага аб'яднання і Саюззв'язбы. Дырэктар Беларускага аб'яднання тав. КАРАСІН лічыць, што шырокія прамысловыя вырабыне 33 асартыменты і ўсё тое, што можна вырабляць шывейшымі вырабамі, вырабляе беларускія фабрыкі.

А ў недастатку тавараў відавочна вынікае Саюззв'язбыт. Кіраўнік Саюззв'язбыта тав. ШМУКЛЕР знае, што базы Саюззв'язбыта хутка прасуюцца тавары да спажываца, што калі чаго-небудзь няма, то ў гэтым відавочна вынікае шывейшай прамысловасці.

У справяднасці-ж значную ЧАСТКУ ВІНЫ ЗА НЕДАСТАТКОВУЮ НАЛЬНАСЦЬ ТАВАРАУ, ЗА МАЛЫМ АСАРТЫМЕНТАМ, ТРЭБА БЕЛШВІЯБ'ЯДНАННЕ І САЮЗЗВ'ЯЗБЫТ НЕ МОГУЦЬ ПАМІЖ САБОЮ ДАГАВАРЫЦА. А КАНКРЭТНЫ ДЛІЧЫЦЬ ШТО З ЯГО БОЮУ УСЕ ЗРЭБЛЕНА, ВА УСІМ ВІНАВАТ ЗРЭБЛЕНА БОК. Кожны ўпарта прытрымліваецца стандарту, ці прапалкай, штаму. А фабрыкі ў гэты час псуоучы матэрыял, базы Саюззв'язбыта не сконцэнтравалі ў сябе ўсёе неабходны спажывацям матэрыял.

На нарадзе прыводзіліся прыклады, келі сцін, годны вышпалюць на падкладку, ідзе на верх, а палатно, годнае для пшпаныі добраўзяснага адзінна, ідзе на падкладку. На бабруйскай фабрыцы імя ДЗЯРЖЫНСКАГА вышпалі дзіўнае буюнне спіканай з чыміта келічкі, а ў ляскай фабрыцы «КОМІТЭРА» імя мужчынскія таласціны з пшпаныі матэрыял. Патрэбна-ж якасць адвадарт. Унесці якія-небудзь змены ў фасон, ухіліцца ад ўстаноўленага ноперу, някты — фабрыкі не жаюць права. Такім чынам, з калгасавой, у кветкі, матэрыя, якасць год-

# ПАСЕВЫ ЗАРАСЛІ ЗЕЛЛЕМ

ПУХАВІЧЫ. (Ад нашага спецыяльнага карэспандэнта). — Ва ўсім вінавата зводка. Яна няправільная, па справе ў нас з прапалкай значна лепш.

Так глумачыць кіраўнікі Пухавіцкага раёна (сакратар РЭ тав. СКАРАХОД, нам. старшыні РВК тав. МУРАВ'Ю) адставанне па прапалцы, уздыму папараў і цаліны. Яны лічыць, што раён пашаў па чорную дошку толькі «на непаразуменню».

Бачыце, райземадзел не паспеў даць весткі ў Нармамама на першую пладзінку чэрвеня, іх не ўключалі ў рэспубліканскую зводку і таму атрымаўся такі прапалка. Не будзем гаварыць аб зводках. Выпрашайце за ўсёмія зводкі гаворачь аб становішчы з прапалкай самі палі. Куды не выедзеце, усюды на палых жаўцею спірочка. Яна забівае прасевы. Асабліва заметна зялёта пасевы зернавых.

Сам-там яшчэ прытрымліваюцца старых дзедаўскіх традыцый — «авес і жыта не палюць, яны і з зялёта вырастаюць». Горш за ўсё тое, што такія настроі наглыдаюцца не толькі ў аднаасобных скартарах, але і ў радзе калгасаў.

Гэтыя куліцыяны атыранопадурацьбы за паспяховае правядзенне прапалкі і падрыхтоўкі да ўборкі ўраджая. Характэрны факт: калгас «Крайна Советуаў» засеяў 90 гектараў аўса, а заданне па прапалцы дачэсана райземадзелам толькі на 20 гектараў. Гэта сведчыць аб тым, наколькі «глыбока» надышоўца ў райземадзеле да плававання сельгасработ.

Старшыня калгаса Мірочыч вельмі спакойны. Ен лічыць, што «з прапалкай шчыт пасеем». Жыячыны выходзяць на працу, так

сказаць, «у воляны час», хто калі захоча. У калгасе звыш 100 прапалкавых жанчын, а на прапалцы ў лепшым выпадку працуюць толькі 45.

Нормы выпрацоўкі самавольна знялі да мінімуму. Замест мінімальнай нормы 0,12 гектара ў дзень, у калгасе ўстанавілі сваю ўласную норму — 0,02 гектара. Даходзіць да таго, што ўчастак у 0,10 га прапалваецца па прапалцы... 7 дзён.

Няма прэдыя прапалкай дысцыпліны. Гультаі не выходзяць на прапалку, прагудваюць тыдзямі і месцамі, а праўленне калгаса маўчыць, знаходзіць гэта зусім нармальным. Багасціца «Крайна Агала», напрыклад, за два месяцы «выпрацавала» 6 прапалкаў, калгасіца Дзєрах Ольга за 4 месяцы — 9 прапалкаў, калгасіца Макавіч Алякс за 4 месяцы — 65 прапалкаў. Ліберальныя адносіны праўлення да гэтых гультаёў зрываюць работу, разважваюць працоўную дысцыпліну.

Райземадзел не ўжывае ніякіх барацьбы за паспяховае правядзенне прапалкі і падрыхтоўкі да ўборкі ўраджая. Характэрны факт: калгас «Крайна Советуаў» засеяў 90 гектараў аўса, а заданне па прапалцы дачэсана райземадзелам толькі на 20 гектараў. Гэта сведчыць аб тым, наколькі «глыбока» надышоўца ў райземадзеле да плававання сельгасработ.

С. ГАЛКІН.

# ЗА ЛІЦАМІ І ЗВОДКАМІ НЕ БАЧАЦЬ ПАЛЁУ

ПОЛАЦК. (Па тэлефону ад кар. «Звязды»). Калгас «Чырвоны шлях» ідзе па адраратаваў, што дён і зярнавы прапалкаў два разы. Зрэшты аб іншым гаворачь палі. Ячмень ажно пажаўцеў ад свірочкі. Свірочка заглушае таксама і лён.

Колькі-б старшыня калгаса Т. Багандаў не даказаў, што прапалка ідзе два разы, палі гаворачь аб тым, што не прапалаты пават і аўсе раз.

Калі прапалка на дароце, якая выдзе па калгасе «Скра», Гомельскага сельсавета, то проста доішчыцца, які добры і чысты лён вырае у калгасе. Аднак, даволі атыдзіць метраў 20 ад дарогі ў поле, іні аўс раз у бачыні зусім нішч малюнак.

Увесь пасев іліну заглушае свірочка. НЕЙДЛІН.

# 3 ПАСТАНОВЫ ПАРТКАМІТЭТА НАРКАМСНАБА БССР

1. Канстатаваць, што факты, прыведзеныя ў артыкуле газеты «Правда» ад 3 чэрвеня г. г. «Торговля по запискам» цілком адвядваюць скарпанаці.

2. Адзначыць, што газета «Звязда» у змястоі «Дзёсныя паводзіны» правільна ўказава на недастатковы ўздым аўсу, становіцца та-варазвароту і гандлёвай сеткі, даючы ў артыкуле т. Бродскага, змяшчэння ў газ. «Рабочыя» ад 4 чэрвеня г. г.

Тав. Бродскі ў сваім артыкуле не ўскрыў усіх недахопаў у разгортванні савецкага гандлю і не даў поўнага аналізу становішчы савецкага гандлю ў БССР.

3. Таксама прызначь зусім неуртуваным і няправільным тлумачэнне т. Бродскага на імя Наміні Савецкага Кнтрля, сакратара ЦК КП(б)Б і гарнома КП(б)Б па сучаснасці зьметкі ў газеце «Правда».

4. Прапанавать т. Бродскаму дачэсараўды крытычны адноз з прызначэннем усіх дапушчальных памылак іх разліччых газеце «Правда», а таксама і вышпалюць аўскаму друку.

5. Даручыць т. Іпалювоньку ў сувязі з надыходзячай канферэнцыяй па таваразвароту даць разгортку артыкулу аб становішчы таваразвароту і дэлевішых з'явах, выходзячых з рашэння XVII з'езда ВКП(б).

САКРАТАР ПАРТКОМА НАРКАМСНАБА БССР КАРПЕКОУ



# ПРАКУРОРУ РАСПУБЛІНІ Т. КУЗЬМІНУ БАНК ЗАТРЫМЛІВАЕ ВЫДАЧУ ГРОШАЙ

(ПІСЬМО НАЧАЛЬНІКА ЛЕСАУЧАСТКА).

3 чэрвеня 1934 года наш Бурбінскі лесаўчастак павінен быў атрымаць за сенежкага адзельняня Дзєрабанца 3.500 руб. даў разліку з работнікам. Кіраўнік адзельняня Дзєрабанца Гімпельсон згаджаўся выдаць грошы толькі ў тым выпадку, калі 10 проц. будзе выдана аблігацыйна дзєржаўцы.

Рэалізаваць сярэд сезонных работых 10 проц. пазыкі ад зарплаты немагчыма, бо гэтыя работнікі ў большасці з'яўляюцца калгаснікамі, якія ўжо ахоплены пазыкай. Гэты-ж банк мае толькі дзєржаўныя аблігацыі, а многія работчыя павіны атрымаць усяго 10-15 рублёў.

Я два разы пісаў аб гэтым факце сенежкаму РР КП(б)Б і РВК, каб дагатуць затрымаваць выдачу зарплаты работным.

Шукаў.

АД РЭДАКЦЫІ: У рэдакцыі ёсць рэд ліст, якія сведчаць аб злучэнні-бюрокрацічных паводзінах Гімпельсона.

Накіроўваючы пісьмо тав. Шукава ў пракурору рэспублікі на прадмет прыняжнення Гімпельсона да крмынальнай адзяснасці, рэдакцыя адначасова чакэе тэрміновага разгледу справы Гімпельсона (ліч ўно аднойчы вышпалюць з партыі за бюракратычэскае скажэнне ліній парты сенежкіні РР КП(б)Б).

# КІРАЎНІКУ БЕЛТОРФА ТАВ. КУЗЬМІНОВУ НЕ ПРАДСТАЎЛЯЮЦЬ РАБОЧЫЯ ЧАРЦЫЖЫ

На заводзе «Комінтэрн» (Віцебск) з сакавіка месяца прадуе спецыяльная тройка ад парткома па свечасавому і добраўзясанаму вышпалюць заказу, наступуючых ад торфазаводаў. Але горш за ўсё калі самі заводы не турбуюцца аб выкананні сваіх заказаў. Вось факты.

Завод Асітэрфа ішчэ з прасвінага года заказ № 268. Нельга быць прыступіць да выканання гэтага заказа, бо не былі прадстаўлены работчы чарцяжы. Нарэшце 26 мая прадстаўнік Асітэрфа тав. Вавула заказ ануляваў, а 1 чэрвеня гэты-ж заказ зноў быў адоўжэн.

Завод «Гараднінскі мох» месці таму заказ даў аказ, які ішчэ не аформіцца іні не аформіцца, бо кіраўнік заводу не прадстаўляў чарцяжы.

Гэта аблінаваца на рабоце торфазаводаў, а тамсама робіць перабуду ў выкананні плана нашага з'явода.

Сакратар парткома заводу «Комінтэрн» ШЭЯЙМАН.

АД РЭДАКЦЫІ: Такія безаднасны адносіны кіраўнікоў торфазаводаў не могуць не адбіцца на выкананні плана торфазаводаў. «Звязда» прыняць адпаведныя меры, прыдурчваючы вінаватых да адзяснасці.

# САКРАТАРУ ЧЭРВЕНЬСКАГА РР КП(б)Б ТАВ. ВАСІЛЬВЕАН САМАЧЫНСТВЫ ДЫРЭКТАРА І ЯГО НАМЕСНІКА

У соўгасе «Маладая гвардыя», Чэрвеньскага раёна, шмат непрадаўцаў.

Почуў з 22 на 23 мая работчы Арлоўскі, вартуючы бульбу, сам не раскраваў. Трыкутнік соўгаса звыў гэта з работы і пастаянна прышпуніць да судовай адзяснасці. Намеснік-жа дырэктара Канцільовіч прыняў Арлоўскага зноў на работу. Дарэчы, Арлоўскі ў 1933 годзе быў вышпалюць з калгаса.

Загачыць нафтабаам соўгаса Касцєвіч сістэматычна рабіў прапалку, што адбіналася па рабоце трактароў. Партгрупа паставіла пытанне перад дырэктарам аб звыац

пі Касцєвіча з работы. Але дырэктар Драбуш абараніў яго і ён прадуе і зараз. Пытаньня жэачына Вішнєўскага за павыхад па хлэбаце на работу звыелена і выселена з кватэры.

У першых літобах мая намеснік дырэктара Канцільовіч павышч на вяселе памочніку бухгалтара Гутноўскаму 500 руб. соўгасных грошай. У гэты-ж самы час на станцыі тры дні ляжалі матэрыялы для трактароў, якія соўгас не мог выкупіць з-за адсутнасці грошай.

Пры такім кіраўніцтве соўгасе можа прыбегі да поўнага разваду. САЛАУ.

# НАРКОМУ АХОВЫ ЗДАРОУА ТАВ. СУРТА БАБРУЙСКАЯ БАЛЬНІЦА НЕ ЗАХОУВАЕ ГІГІЭНЫ

(ПІСЬМО ХВОРАГА)

У бабруйскай пачвай бальніцы, дзе амшпачаца штурэдына каля 40 чалавек хворых, адсутнічае правільны санітарны нагляд.

Сталовай абстацькай разам і несастановай вочнай хворыя і трахомыя. На ўсё кодыкасць хворых маецца ўсяго 5 штук малых шаф. Яны не падаюць паміж хворымі і харчы неаараных хворых ляжаць з харчамі трахомных.

Пры такім становішчы бальніца не вылучыць хворага, а наадварот дзе амшпачаца штурэдына каля 40 чалавек хворых, адсутнічае правільны санітарны нагляд.

Дырэктар бальніцы тав. Дрэйдзін толькі вывезе ў калідоры расклад унутрашняга распаралку бальніцы, а на самай справе не цікавіцца становішчам санітарыі і гігіены ў бальніцы.

Нармаковыя здароўя павінеў зацікавіцца гэтай справай і павесці належны парадак у бальніцы. ВОЧНЫ.

# СТАВІЛЬНІК МЕНГОРСОВЕТА ТАВ. КУКОВІЧУ УПАУНАРКАМІЯПРОМА ТАВ. САКАЛЕНКА

СТВАРЫЦЬ УМОВЫ ДЛЯ РАБОТЫ (ПІСЬМО РАБОТНІКАУ НАРКАМНОСТА)

На павіці Волі ў доме № 21 на ніжнім паверсе знаходзіцца прастаўца прамысловасці Нармамама, а на верхнім — кіраўніцтва месці заклоччэння, натарыяльная кватэра, частка работнікаў Нармамама: слядчыя, пракуроры — усяго 60 чал.

Істытут мае хочуюць лабараторыю, дзе перагале — газурце толькі пінку і ішчэ прадметы. Лабараторыя робіць неабходныя для нашай прамысловасці справы. Але разам з гэтым яна атручвае 60 чалавек, якія працуюць на 3-м паверсе.

Сярод работнікаў ужо было некалькі выпадкаў атручвання газамі, некаторыя ляжаць у бальніцы (Мартынова і ішчыя). Астатнім заўбегі баліць газам.

Перанесці лабараторыю кантуе шмат грошай. Гэтым увесь час адставаўца Нармамамапром. Гэта праўда. Але жыццё і здароўе людзей таксама чаго небуаць да кашты.

Патрэба стварыць умовы для нармальнай работы. (10 подпісаў).

# «ПРАТ» У ЧАРЫНАУСКАГА РР КП(б)Б ТАВ. НАЦУ КАЛГАСАМ І ІУЕ КУЛАК

(ПІСЬМО КАЛГАСНІКА)

Калгасам імя ЛЕІНА, Азерскага сельсавета, Чарынаўскага раёна, кіраўнік быў адраратар Бярэзінскага калгаса Немчанка Т.

Немчанка трымае ў калгасе былога старшыню воласці Галсєва А. і кулака Немцава П. і Круцінава Ф.

У лоч з 3 на 4 чэрвеня г. г. у калгасе ўкрадзєн бык-вытворнік.

Людзь Сінякоў на варце ўвесь час спіць, але старшыня калгаса яго абараняе.

Наогул, Немчанка замест працы ўвесь час п'яветуе.

Аб усёй гэтай злучынай і шпандітай рабоце кулака Немчанкі ведае сельсавет, але мёр ні-ні не прымае.

ГАЛАЙДА

# САКРАТАРА МЕНСКАГА ТР КП(б)Б Т. ХАДАСЕВІЧУ МАЦІ ІНЫ АБЯЗЛІЧАНЫ

У гарчыні БЕЛДЗЯРЖТРАНСА пацы аблінаваца. Шоберы не прымацаваныя маршкі і таму не адлучаюць ніякай адзяснасці. Напрыклад, маршкі № 11 павыла, у руках алаваў у кожнай шоберы. З гэтай прычыны частыя выпадкі аварыяў.

3 чэрвеня на Пова-Макоўскай вуліцы шобер Шуноўскі рабіў машыну. Сакратар парткома Сєрдзон і старшыня мєспкома Фельшчынскі спавіаць павылаць па такое непармальнае становішча.

Адсутнічае ў гарчыні і культуры масавая работа. ТАНКОВІЧ.

# УБЕБЕЛАРУСКАГА ЗЛЕТА УДАРНІК-КАЛГАСНІК І РАБОТНІК СОУГА АУ)

Мы ўзялі абавязальства змагацца за ўздым жытэлагадоўлі, за добрую малячча-таварную і сьпіна-таварную фармі ў калгасе і соўгасе, за жытэлагадоўлю ў кожнага калгасніка, у кожнага работчага соўгаса, у кожнага аднаасобнага гаспадары. Выканаем-жа гэта абавязальства, захаваўшы маляччы, павылачываючы колькасць і павылачываючы якасць буйнай і дробнай жывёлы і птушак.

Вельмі важна ўвагу на зьдєі мы ўдэлалі пытаньням працы і бытэ жычын. Мы намералі рад вададнейшых мерапрыемстваў, якія ілі пладзінкі, арганізацыя камітэтаў калгаснай узаемадапамогі, арганізацыя дапамогі адзясноіх жанчын.

Будзем-жа з большайціллі пастойнасьцю, усімі сваімі сіламі змагацца за тое, каб усе гэтыя абавязальствы былі з гонарам выкананы, каб не было ніводнага калгаса, ніводнага соўгаса, ніводнай прапалкай аднаасобнага гаспадары, не выканаўшых гэтых абавязальстваў.

Ратуча прасякаючы малейшыя вылазкі недабітага кулацкага аховы, яшчэ больш уздынем нашу

яшчэ больш умацаваць нашы калгасы, для таго, каб іх зрабіць большэвскімі, для таго, каб на гэтай аснове зрабіць яшчэ адзін пераход у нашай барацьбе за зможнае калгаснае жыццё. Завоем-жа пачэснае права пасадць дэлегацыю калгасніц-ударніц і работніц соўгасаў у Маскву з чыровым сьцігам, а хлэбам і соўгам ад БССР для рапартавання тав. СТАЛІну аб тым, што тут, па рубжы і з капіталістычным светам, ЦК камуністычнай партыі (большэвскай) Беларусі мае моцны калгасны атрад, які ўсе свае абавязальствы выконвае з гонарам.

Я заклянаю сва адважна, бадаўра, па-большэвскаму змагацца, ісці наперад — на барацьбу за большэвскія калгасы, за зможнага калгасніка.

Нахай жыве арганізатар большэвскіх палітадзелаў тав. СТАЛІН! (гучыня вошлєскі).

Нахай жыве наша слаўная Чырвоная Армія!

Нахай жыве большэвскі калгас і зможная калгасніца!

Нахай жыве ЦК КП(б)Б, нахай жывуць палітадзєлы!

Аб'яўляю ўсебеларускі зьдєт калгасніц-ударніц, ударніц-работніц соўгасаў, знатных людзей Савецкай Беларусі — закрытыя.

